

пераклады

пераклады

Рэнэ Домаль



...больш не пачуеце

съмех мой...

Паэзія чорная і белая

ПЕРСЕФОНА АЛЬБО ПАДВОЙНЫ ВЫХАД

Памяць маёй съмерці, чорная скразная бездань
разяўленая над морам галавакружэньня
сыходзіць съпіральлю ў цэнтр жахлівага
трэба ў капацца ў зямлю каб мяне атрымаць
у тваёй ненажэрнай пащы,
да твойго чорнага гарачага сэрца,
цеплаватага струменю
крыві размаітых целаў маіх, на працягу вякоў
да тваёй паглынаючай бездані,
ноч палымнеючая ў твайм чэраве
няспынная паглынальніца нашых высушаных
скур,
няспынная купальшчыца ў моры нашай крыві
высуњесь ўрэшце!

Пераклад
з французскай –
Дзьмітрыя
СЕРАБРАКОВА.

і што патоне і што і што разаб'еца
 і на непрадугледжаны бераг па той бок часоў
 па той бок съветаў што апранеца
 зъвернецца раптам у мур поўны пухіроў
 прасочаца з жаху вачэй, сълёзы вачэй вясёлкавых
 лопнулі і гэта апошняя песня,
 іх плынъ застывае ў пасагах,
 ізноў жывыя заклікаюць душу агню
 за акіянамі страху
 далей ад усхліпаў пад вышнія столі
 дзе апошні з мёртвых шырока нясьпешна крочыць
 ідзе і нічога ня мае з сабой:
 ён ідзе спаць у нярухомай хвалі
 гатовы аднак да новых паасткаў нашага крыку
 нашай цвёрдай крыві з вачыма бензіну.
 Голас увечніўся і забіў адзіноту
 голас замоўк.

І ты, ты які не хацеў больш адрадзіцца
 вярнуўся ў дом цярпеньня
 вярнуўся ў ніжні хор пад магільнай плітой
 вярнуўся ў ГОРД бяз неба
 паўтарыў свой шлях наадварот.
 Маціца якая цябе парадзіла вярнулася
 і абсьлюніла жыўцом на вачах у съвету
 маска страшыдлы і аднак
 ты можаш яшчэ аднавіць свае скаргі нябёсам
 на сябе, на жыццё, усе твае *вымётвы*.

ЧАРАДЗЕЙСТВА

Дзіця глядзіць на дзіўнае паветра праз зломы ў шыбе. Чалавек па іншы бок шыбы павярнуў маленькі медны калёсік. Шыба задрыжэла, закалыхаўся разлом. У дзіцяці раскалоўся чэррап. Чалавек правёў дзіця ў вялікую пустую краму. Бык, зъменшаны, невядома якім чынам, да памераў мышы, шалёна скакаў у пыле столі. У куце стары певень захлынаўся ад ночы.

“Дзіця-маё!” — лемантавала пані, поўзаючы па тратуары. У яе была ружовая мокрая пыска, як у маладога баранчыка.

Чалавек зрабіў другі абарот меднага калёсіка, пастукаў пальцамі па латунных скронях і паслаў дзіця жанчыне. Дзіця ўзяло сваю маці на спіну і панесла па горадзе з крыкам:

“Шкляр!”

ВЫКЛІК

Выклік, пранесены магутнейшымі за мора рукамі, якія трymаюць мёртвия галовы.

Рукі, памятайце пра сваё калісці непатрэбнае жыцьцё.

Задайце гэтай раніцай спрыт вашым пальцам, каб мяне расьпяць.

Я чакаю вас, седзячы над попелам.

Я слухаю вас, агаляю вашыя косьці. Ці асьмеліцеся прыйсьці, бледныя і хуткія, як съмерці, якія вы нясеце, ці прыйдзеце з вашымі кіпцюрамі, нацэленымі ў мой лоб, “у акіян, съпярэшчаны палётамі дзікіх птушак”?

Я чакаю вас з пільнымі вачыма, я, кінуты ў прах, бо я ведаю напэўна, што прабачу вам.

Прыйдзіце, аднак.

ПАЛАЦ ГІПАГРЫФА

Тры геральдычныя львы пад купалам сэрцаў расколатых пасярод, каб паказаць асьляпляльных грыфаў, зынішчыць штучным агнём масіўныя залатыя абалонкі.

У скуранных сандаліях з адбітымі хворымі мушлямі, духмяныя і фіглярныя, яны прынялі позы пад драпіроўкай, якая магла б быць паверхнія страчанага мора і якая ўзыходзіць да ўяўленай столі.

Звон у алейнай балеі пад ударамі драўлянага малатка.

Халодныя ногі сылізгаюць у сандаліях.

Але няма нікога. Палатно злога неба служыць заслонай глыбіні. Укрытыя машыністы хутка ўзносяць яго да кулісаў. Маленькая шкляная зьмейка паўзе да падножжа нябеснага муру.

Пасьля

Я хачу нараджацца бяз сэру
зайсёды ў тым самым сусьвеце
зайсёды з тым самым ablіччам
і з тымі ж рукамі,
мажліва зьмененцца фарбы
але адно буду мець суцяшэньне.

Я буду жорсткі і самотны
і буду жэрці гадаў
і хрусткіх інсектаў.

І ня буду ні з кім не гаварыць
інакш чым словамі інсектаў
і абдзертых вужоў,
словамі якія жывуць і съмлюцца незважаючы на мяне.

КРАИНА МЕТАМАРФОЗАЎ

Я ўсё яшчэ на скрыжаваньні ў прадчуваньні белага жаху. Ад маіх дасягненняў халадзеюць пальцы. Мае пекныя дасягненія, мудрыя, шалёныя, чырвоныя, зялёныя, круціцеся, як непатрэбны цяпер семафор. І белы страх. Зязе на скале, жывы лёд, трымціць на сонцы. Зіхаценье старажытных няшчасціяў згасае пад маімі вугальнymi рукамі. Гэх! Тым разам не абыйдзеца, каб я ня крыкнуў, каб не разьбіў нечага, і вось, вось, мае найкаштоўнейшыя кляйноты – я кінуў іх сабе пад ногі, і гэта пад тваім вокам съветлага шаленства, крэйдавая поўня, якая мяне бароніць ад подступаў акіянаў. Твайму воку, якое ніколі не асьлепне, каб хутчэй гэта скончылася, і каб аднавіць – Гэх! тваю хітрасць. Ты кіруеш нават маім посьпехам і ён ужо праваліўся. Крыгі ільду праплываюць у цэнтральным струмені і маўклівая маланка ўспыхвае толькі для мёртвых.

Вяртаюся да чалавечага стану і, што гэта я кажу? Гэх! Размова ідзе ўсё яшчэ пра мяне? Гэтыя здарэньні паламалі мой голас, ці трэба пакінуць съцены, каб прымусіць сябе разумець? І гэта яшчэ нічога.

Бязылітасны майстар з ледзянай зіхоткай усьмешкай прапанаваў мне іншае цела і вось, згадзіўшыся на жудасны гандаль, перад нязыменным і трапяткім лёдам на белай скале і перад гэтым целам бяз формы, якое я ня ведаю як ажывіць. Мне засталося гэта жахлівае каханье, вось, што я выбраў... Я, дурны як падлетак перад першай жанчынай, з вачыма, якія паволі выходзяць з вачніцаў, падлічаю ў галаве колькасць секундаў, якія засталіся да канца году, каб паспрабаваць ня ведаю што. Трэба мне знутры нанова скроіць вочы, вушки, рот, ноздры і ўсё цела так, як я хачу, але здрадніцкае жыццё ня хоча мяне пакідаць у спакой і клеіцца на мае косьці, зараз яно мяне кінула, не, у мяне няма сілаў увайсьці ў гэтае мора, я толькі параджэнніе нябожчыка. Плямкі съятла мільгаюць яшчэ на цэнях, але становяцца шэрымі. О! Праўда, гэта не баліць. Хавацца сярод бруду нябожчыкаў, хутчэй і хутчэй. Мой адчай больш не варухне і травінкі і ў мяне сухі голас, які бывае ў паміраючага. Не, у мяне больш няма ні голасу, ні шэпту, ня ведаю. Што можна рабіць? Цень, жывыя яго больш не разумеюць. Але ці пазнаюць яны калісьці ягоны адбітак у жорсткіх усьмешках мёртвых самотнікаў?

МЁРТВЫ СЬМЕХ

У вітрынах акрабаты
губляюць кавалкі блакітнага тынку
і шаты з паўлінавых вочак

Тых акрабатаў
акрабатаў з далоньмі-лапатамі,
ці пазнаеце вы?

Калі яны йшлі па садку

кветкі скручваліся ў металёвы гук
і пад грубым і цяжкім поглядам сълімака
схіліўся жоўты чарот

Пляскайце ў далоні, мае акрабаты,
бо вам гэта зрученей чым мне
больш не пачуеце съмех мой.

I Я, ЯКІ БЫЎ ВОЛЬНЫМ ПАЭТАМ

І я, які быў вольным паэтам, ня ведаў словаў, каб паклікаць сонца.
Я сказаў яму:

— Сонца! вылазь са сваёй ямы, разгані туман, прагані ноч, раствары чарнату, пакажы сябе, пакажы нам съвет, пакажы нас съвету, дык я кажу, Сонца, вылазь са сваёй ямы, пакажы, што ты ёсьць, пакажы, кім ты ёсьць.

Гэта было надта нязграбна. Я быў як вогненае дрэва і ўзяў іншы тон:

— Дык вылазь адтуль, калі можаш, Пакажы сябе, калі адважышся. Але ты занадта байшся ценяў, ты здохла ад страху ў сваёй яме, маленькай яме свайго “я”, у чорным небе, беднае старое сонца, маленькая круглая адсутнасць.

Але я ня меў лепшага выніку. Кінуўшы ў агонь некалькі плыт старой мэблі, я паўтарыў:

— Прыйдзі, Сонца, стол для цябе накрыты. усе дрэвы, усе жывёлы, усе людзі, усе моры, і ўсе ракі чакаюць, калі ты прыйдзеш, прасыцершы свае палаючая рукі, разявіўшы сваю ненажэрнуую пашчу, прыйдзі жлуктаць і жэрці, стол накрыты ад Усходу да Заходу.

Гэта таксама дало мала плёну. Да таго ж ужо не было чаго паліць у залі. Я знайшоў прасыцірадлы, якія ляжалі на ложках і даў па адным у агонь.

— Сонца, ты найстарэйшае, ты наймаладзейшае, ты наймудрэйшае, ты найдурнейшае, ты, якое не ўбывае ніколі, заўсёды непадзельнае, заўсёды самотнае, аднак месцыціш усё цалкам у кожным жывым воку, ты, найбольшшае, што толькі можа напоўніць сусьвет, ты найменшае, ты праходзіш праз вушка і голкі, ты, найвальнейшшае, якое нішто не датычыць, але і найбольш звязанае законам.

Ты, якое ня можа не ўставаць штораніцы!

ІСУС ПЕРАД ПІЛАТАМ

Ісус перад Пілатам не адказваў ні слова. І губернатар вельмі зъдзівіўся. Ён сказаў:

“Вось чалавек, якога чакалі даўно. Якое б задавальненне я атрымаў у філософскіх размовах з ім, калі б мне не перашкаджалі мае

абавязкі”. Ён паглынаў Ісуса вачыма. Але правая рука абапёрлася на шар поручняў фатэля, які нагадваў яму глобус Імперыі, у якой ён быў заўзяты служака і нясумніна добры ўраднік. Акрамя таго ёсьць Кайафа, надзымуты ад злосыці пад сваімі біскупскімі хабітамі, які не жадае змарнаваць выпадку зграмадзіць супраць Сына Чалавечага садукейскі сарказм і фарысейскую крывадушнасць. І ўрэшце ёсьць натоўп, які бароніць Вараву, адважнага хлопца, які адной нагой у астрогу, а цесьляры ўжо майструюць крыж.

Адміністрацыя, клір, народ – перад трывма ўладамі Пілату нічога не застаецца, як толькі ўмываць рукі. Кожны тут вязень сваіх абавязкаў, і кожны погляд пад сваёй маскай, той адзіны, які быў бы і бяз маскі, адзіны, які быў бы тым поглядам унутр сябе самога і ёсьць жывая праўда: гэта тая праўда, імем якой аказаўся так заклапочаны бедны Понцій Пілат.

* * *

Я мёртвы, бо ў мяне няма жаданьняў
 Я ня маю жаданьняў, бо я хачу валодаць
 Я хачу валодаць, бо не спрабую даваць
 Спрабуючы даваць, бачу, што нічога няма.
 Убачыўши, што нічога няма, спрабую аддаць сябе
 Спрабуючы аддаць сябе, відаць што нікога няма.
 Убачыўши, што нікога няма, жадаю быць.
 Жадаючы быць, жыву.

Ад перакладчыка:

Французскі паэт Рэнэ Домаль у семнаццаць гадоў паспрабаваў праз псіхатрапныя сродкі дайсці да стану найвышэйшай псіхічнай і пачуцьцёвой сіядомасці. Адначасова захапіўся акультызмам, да якога прыйшоў праз “праклятых паэтаў”. Захапляўся таксама сакральнымі індыйскімі тэкстамі, вывучаў санскрыт. Пасъля кароткага знаёмства з сюрэралістамі, стаў адным з заснавальнікаў “Le Grand Jeu”. Спачканыне з Зальцманам, вучнем Гурджыева радыкальна зъмяніла ягонае жыццё. На працягу дванаццаці гадоў ён вёў жыцьцё пілігрыма Абсолюту, ішоў шляхам пасьвечанага. 1938 годзе ягоны зборнік “Le Contre — Ciel” атрымаў прэмію Жака Дусэта. У 1938 апублікаваў “La Grand Beauverie”. У беднасці, хворы на сухоты, ён памёр у 1944 годзе. Па съмерці выйшлі яго сусветна вядомыя творы: “Le Mont Analogue” (1952), “Chaque fois que l'aube paraît” (1953) і інш.

